

С. І. Цыбульская

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

ІНТЭНСІЎНЫ
КУРС ПАДРЫХТОЎКІ
ДА ЭКЗАМЕНУ
І ТЭСЦІРАВАННЯ

3-е выданне, выпраўленнае

Мінск
«Тэтрапіт»

УДК 811.161.3(075.3)

ББК 81.2Бен-922

Ц93

Цыбульская, С. И.

Ц93 Беларуская мова : інтэнсіўны курс падрыхтоўка да экзамену і тэсціравання / С. И. Цыбульская. 3-е выд., выпраўл. – Мінск : Тэтраліт, 2023. – 320 с.

ISBN 978-985-7171-76-7.

Дапаможнік прызначаны для тых, хто рыхтуеца да цэнтралізаванага экзамену (ЦЭ) і тэсціравання (ЦТ) па беларускай мове. Тэарэтычны матэрыял дапаможа аднавіць неабходныя веды па пэўных раздзелях і тэмах, сістэматызаваць гэтыя веды. Практыкаванні складзены такім чынам, каб навучыць вучняў і абитурыентаў прымяняць веды на практицы. Пасля кожнага раздзела падаецца тэматычны тэст.

Адрасуеца абитурыентам і выпускнікам устаноў агульнай сярэдняй адукацыі; настаўнікам выпускных класаў і выкладчыкам падрыхтоўчых курсаў.

УДК 811.161.3(075.3)

ББК 81.2Бен-922

ISBN 978-985-7171-76-7

© Цыбульская С. И., 2004

© Афармленне. ПВУП «Тэтраліт», 2023

АД АЎТАРА

Дапаможнік прызначаецца тым, хто рыхтуеца да экзамену па беларускай мове ў форме тэсціравання.

Структура дапаможніка адпавядае школьнай праграме па беларускай мове, змест яго вызначаны патрабаваннямі да ведаў і ўменняў выпускнікоў устаноў агульной сярэдняй адукацыі і абітурыентаў. Тэарэтычны матэрыял дапаможа аднавіць і сістэматызаваць неабходныя веды па пэўных раздзелах і тэмах. Разнастайныя практыкаванні складзены такім чынам, каб навучыць абітурыентаў прымяняць веды на практыцы. З гэтай мэтай прапануеца і работа з тэкстам. Пасля кожнага раздзела змешчаны тэст, складзены на ўзор тых, якія выкарыстоўваліся на цэнтралізаваным экзамене і тэсціраванні ў мінулыя гады.

Для таго, каб старшакласнікі і абітурыенты маглі рыхтавацца самастойна, у кнізе змешчаны адказы да практыкаванняў і тэматычных тэстаў. Мы раім усім карыстальнікам не проста параноўваць вынікі сваёй працы з гатовымі адказамі, але і абавязкова аналізуваць памылкі, дапушчаныя пры выкананні таго ці іншага задання.

Дапаможнік прызначаецца для самастойнай падрыхтоўкі старшакласнікаў і абітурыентаў да тэсціравання, а таксама выкладчыкам падрыхтоўчых аддзяленняў устаноў сярэдняй специяльнай і вышэйшай адукацыі.

Аўтар выказвае шчырую падзяку калегам – А. М. Копач, Т. П. Дапіры, Н. М. Рэут, Ф. М. Драбеню – якія ў працэсе работы аўтара над рукапісам апрабіравалі асобныя раздзелы і тэсты на падрыхтоўчых курсах ва ўстановах адукацыі г. Мінска, што дапамагло аўтару ва ўдакладненні тэарэтычнага і практычнага матэрыялу.

Аўтар з удзячнасцю прыме заўвагі і пажаданні, накіраваныя на ўдасканаленне дапаможніка. Свае прапановы дасылайце на адрес: tsybulskaya-sv@mail.by

- 3. Гады ў рады:** 1) рэдка; 2) штогод; 3) часта; 4) пастаянна.
- 4. За прыгожыя вочы:** 1) відавочна; 2) неспадзявана; 3) бескарыйсліва; 4) дарэмна.
- 5. Дзень пры дні:** 1) часта; 2) рэдка; 3) штодзень; 4) неўзабáве.
- 6. Як баран на новыя вароты (глядзець):** 1) тупа; 2) уважліва; 3) разгублена; 4) спалохана.
- 7. Браць у абарот:** 1) папікаць; 2) уздзейнічаць; 3) прымушаць; 4) спалохаць.
- 8. За дзедам шведам:** 1) недалёка; 2) за мяжой; 3) даўно; даўно; 4) далёка-далёка.
- 9. У адзін голас:** 1) адначасова; 2) аднадушна; 3) аднолькава; 4) гúчна.
- 10. Без дай прычыны:** 1) бессэнсоўна; 2) бязмэтна; 3) беспадстаўна; 4) немэтазгодна.
- 11. Пакласці на алтар:** 1) пазычыць; 2) ахвяраваць; 3) згубіць; 4) адрачыся.
- 12. Рабіць выгляд:** 1) прыбірацца; 2) прытварацца; 3) прыстасоўвацца; 4) прыкідвацца.
- 13. Як у полі вецер (пра чалавека):** 1) легкадумны; 2) пусты; 3) неўгамонны; 4) бязлітасны.
- 14. Са скуры вылазіць:** 1) шчыраваць; 2) стаміцца; 3) старацца; 4) непакоіцца.
- 15. Віляць хвастом:** 1) хітраваць; 2) крывадушнічаць; 3) баяцца; 4) спужацца.

Практыкаванне 22*. Знайдзіце памылкі ва ўжыванні фразеалаўгізмаў. Запішыце ўстойлівыя выразы правільна.

1. Хлопцаў адразу як кабыла языком злізала. 2. Дзімка цэлы дзень мазоліў зрок суседкам, якія ўселіся на лаўцы. 3. Да справы трэба падыходзіць з сэрцам. 4. Гэты ўсё жыццё трymae камень у кішэні. 5. Дануся апынулася паміж двух пoлымяў, і ў яе пачаў прабівацца на сяброўку гней. 6. Лёнік зусім адбіўся з рук. Не хоча ні вучыцца далей, ні працаваць. 7. Для Андрэя стала відавочна, што з новым знаёмым кашы не з'яся. 8. Я чалавек адказны і слоў на паветра не кідаю. 9. Сядзяць старыя дзень на вуліцы і пераліваюць з пустога ў пустое. 10. Міцька не малы, умее тримаць язык за губамі. 11. Максім нарадзіўся і вырас тут, ведае

мясцовасць як свае пальцы. 12. Дзядзька Антось быў майстар на абедзве руکі. 13. Трэба ўсё цяпер вырашаць. З'едзе пастаялец — шукай тады снегу ў полі. 14. Я люблю лес. Асабліва гэты, у якім амаль вырас. Адчуваю сябе тут як рыба пад водой. 15. А таму і не бяда: усё нібы з кáчкі вада.

Практыкаванне 23*. Знайдзіце ў кожным сказе і выпішыце перыфразу (запішыце яе ў пачатковай форме). Улічыце, што значэнне перыфраза раскрываецца звычайна ў кантэксце. Акрамя таго, у многіх сказах ёсь слова, якое замяняе перыфраза.

1. З-за сіняга лесу выплывае паволі сонца і купае шнуры залатыя ў струменях туману. 2. Будуць песні звінець над ракою, будуць зоры купацца ў расе, пакуль дзень залатою стралою не праб'еца ў блакітнай страсé. 3. Зязюля на лістках рабой бярозкі камусыці лічыць шэрыя гады. Скажы мне, варажбітка баравая, мо чула дзе ці, можа, знаеш ты: калі да нас свобода завітае, калі з астрогаў вернуцца браты? 4. У самым кутку, адціснутая розным навамодным нащэсцем, прытулілася руская печ. Колішняя царыца вясковых хат мае тут нейкі сумна-пакорлівы выгляд. 5. Унь ускрай сядзібы конь паўзе сталёвы, рэжа лусты-скібы... 6. Краіна пакрылася шыбеніцамі, якія народ празваў сталыпінскімі гальштукамі. 7. То залатымі дратаванкамі крамсала неба ўшыр і ўдоўж, і, як прышпораны маланкамі, ляцеў лавінай гулкай дождж. 8. Забомкалі сосны — лясныя званіцы. 9. Сялянам ужо не дзіва была сталёвая жняя. Абступіўши з усіх бакоў камбайн, яны распытвалі пра прызначэнне асобных вузлоў агрэгата. 10. У кожным аўтамабілі — праца людзей вогненнай прафесіі. 11. Лясонач цямнеў сярод жытняга мора. 12. Добра было паходзіць, патаўчыся ў шумлівым і неабдымным чалавечым мурашніку. 13. Яна пагладзіла кончыкамі пальцаў пад вачыма, узіраючыся, ці не з'явіліся там здрадлівия зморшчыкі — вестуны старасці. 14. Ва ўсіх так, відаць, бывае, што першыя ўспаміны расплываюцца ў ружовай, мілай імgle чалавечага досвітку. 15. Экспедыцыя накіравалася да берагоў ледзянога мацерыка. 16. Трава піла халодную расу. Дымнае малако ад гэтай расы ішло над паплавамі. 17. Усё на вокал яшчэ па-летняму жыва, а ўжо ў зеленаватых косах беланогіх прыгажунь з'яўляюцца жоўтыя лісты. 18. І луг, і поле, і

§ 25. СКЛАД СЛОВА. МАРФЕМЫ

Самастойныя слова бываюць зменныя і нязменныя.

У структуры зменнага слова вылучаюць аснову і канчатак.

Канчатак служыць для շывязі слоў у словазлучэнні або сказе:
на шумнай плошчы, ля вялікага дома. Канчатак перадае граматычнае значэнне роду (*сін-і, сін-ля, сін-яе*), ліку (*дзень – дні, вялік-і – вялік-ія, ішл-а – ішл-і*), склону (*лес, лесу, лесам, у лесе*), асобы (*кажу, кажам, кажаш, кажаце, кажса, кажуць*).

Канчатак можа быць и у л я в ы (не выражаны гукамі): *дом, ноч, край* (параўн.: *дома, дому, домам; ночы, ноччу, ночы; роднага краю, краем, у краі*). Нязменныя слова (прыслоўі) і формы (дзеепрылоўе, інфінітыў) канчатка ў не маюць: *хутка, падоўгу, па-суседску, назаўсёды; гаворачы, усміхаючыся, сказаўшы; ісці, мыцца, бегчы, калоць*.

Аснова – гэта частка слова без канчатка, у якой заключана канкрэтнае лексічнае значэнне.

Корань – агульная частка роднасных (аднакаранёвых) слоў, у якой заключаецца агульнае лексічнае значэнне роднасных слоў, напрыклад: *журба – журбота, журботна; вялікі – велічыня, велікаваты, завялікі, вялікасьць, вялізны, вялізарны, велічны, велічнасьць, велікан, невялікі; нач – начны, начаваць, пераначаваць, заначаваць, начнік, начлег, начлежнік; гары – горны, гарысты, горка, пагорак, узгор'е, узгорак, пагор'е*.

Каб вызначыць корань, трэба падабраць роднасныя слова: *аб'ём – аб'ёмы, ёмісты; абрад – абрадны, абрадавы, абраднасць; абрадавацца – радавацца, радасць, радасны; абутак – абутца, разуць, разуты; абярэмак – бярэмия; адзежса – адзенне*.

* Тут і далей падзел слоў на марфемы падаецца паводле “Марфемнага слоўніка беларускай мовы” А.М.Бардовіча, Л.М.Шакуна.

*надзе́ць, уздзе́ты; адоле́ць – здоле́ць, пераадоле́ць; папяро́к – на-
супера́к, упо́ера́к; ня́уага – знява́га, ува́жліва, пава́жса́ць.*

Заўвага. Падбіраючы роднасныя слова, трэба памятаць, што іх аб'ядноўвае не проста агульная частка. Гэта частка павінна перадаваць агульны сэнс, асноўнае значэнне аднакаранёвых слоў. Так, не з'яўляючца роднаснымі слова *тупаць* і *тупасць*, *хвалісты* і *хвалёны*, *вага* і *вагоны*, *ваза* і *воз*, *дол* і *доля*, *ісці* і *ісціна*, *кампанія* і *акампанемент*, *кола* і *колас*, *план* і *планета*, *тракт* і *трактат*. У каранях можа адбывацца чаргаванне зычных і галосных гукаў, напрыклад: *свято* – *светла*, *светлячок*, *свечка*, *падсвечнік*, *асвяціць*; *памесце* – *памешчык*, *помста* – *мсцівец*, *спружына* – *пругі*, *прыкмета* – *прыкметіць*, *прык-
мячаць*; *пяхота* – *пешы*, *пышком*; *цяжба* – *цягачца*.

Прыстаўка – значымая частка слова, якая стаіць перад коранем і служыць для ўтварэння новых слоў (*слуга* – *абслуга*, *прыслуга*, *за-
слуга*; *гнуць* – *загнуць*, *выгнуць*, *перагнуць*, *сагнуць*) або форм слова (*меншы* – *найменшы*, *прыгажэй* – *найпрыгажэй*).

Суфікс служыць для ўтварэння новых слоў (*абслуга* – *абслуговы*, *абслугоўванне*, *абслужыць*) або форм слоў (*лёгкі* – *лягчэйшы*; *хадзіць* – *хадзіў*, *хадзіла*, *ходзячы*; *пажоўкнуць* – *пажоўклы*; *змесці* – *змецены*).

Постфікс знаходзіцца пасля канчатка або суфікса: *смяяліся*, *смяяцца*, *чагосыці*.

Аснова, якая супадае з коранем, называецца **н е в ы т в о р н а й**. Яна не падзяляецца на марфемы, напрыклад: *абажур*, *абстаноўк-
а*, *бабёр*, *жнівень*, *жолуд*, *жывапіс*, *жывёл-а*, *забав-а*, *запалк-а*, *заўтра*, *навальніц-а*, *крыўд-а*, *крыт-о*, *дзяржав-а*, *нявест-а*, *падлог-а*, *пакаленн-е*, *палец*, *памесц-е*, *панядзелак*, *пасек-а*, *пасяджэнн-е*, *перамог-а*, *поплаў*, *сталіц-а*, *цягнік*, *чалавек*, *чамадан*, *эпізод*. Невытворную аснову маюць усе нескланяльныя назоўнікі (гл. §32).

У склад **н е в ы т в о р н а й** асновы ўваходзяць, апрача кораня, іншыя значымыя часткі (афіксы), напрыклад: *буханка* (параўн. *бохан*), *велізарнасць* (параўн. *вялікі*), *наводшыбё* (параўн.: *во-
дишыб*), *войнскі* (параўн. *ваенны*), *дасказваць* (адказваць, *расказ-
ваць*), *дырыжыраванне* (дывижор), а таксама: *знадворкү*, *паводзіны*, *павуцінне*, *стадручны*.

14. Патрабуецца на пастаянную работу супрацоўнік для аддзела, які мае вышэйшую адукацыю. 15. Рэзкасць слоў скрадвала насяця. рожаная цішыня залы, чэрвеньская духмень, вячэрні гоман вялікага горада, які далятаў сюды праз адкрытыя вокны.

Практыкаванне 109.* Прачытайце сказы. На месцы пропускаў ужывайце займеннік **сам** або **самы** ў патрэбнай форме.

1. На _____ краі вёскі стаіць абеліск. 2. Мне _____ трэба разабрацца. 3. На цырымоніі я пазнаёміўся з _____ аўтарам гэтага твора. 4. Алег быў заўсёды _____ моцным вучнем у класе. 5. Да _____ апошняга забегу інтрыга захоўвалася. 6. Запытай у сябе _____, чаго ты хочаш. 7. У _____ памяшканні было светла і ўтульна. 8. Прыз дастаўся _____ кемліваму. 9. З _____ пісьменніцай я не быў знаёмы. 10. Наш пансіянат размешчаны каля _____. мора. 11. Нарэшце мы пачулі голас _____. салаўя. 12. Перад _____. раніцай на горад абрыйнуўся лівені. 13. Бабуліны аладкі былі для мяне _____. смачнымі. 14. У _____. важны момант на сцэну выйшаў _____. рэжысёр. 15. Пра _____. доктара гаварылі толькі добрае.

Практыкаванне 110.* Прачытайце сказы. Выберыце ў дужках патрэбнае словазлучэнне з займеннікам.

1. У такую спёку дапаможа (*не што іншае, нішто іншае*), як цень і вада. 2. Усе сачылі за прагнозам надвор'я. (*Не што іншае, нішто іншае*) не хвалявала, здаецца, нікога. 3. У касцюме дзеда Мароза быў (*не хто іншы, ніхто іншы*), як бацька. 4. У ваду мне на дапамогу кінуўся (*не хто іншы, ніхто іншы*), як Максім – мой даўні супернік. (*Не хто іншы, ніхто іншы*) нават не крануўся з месца. 5. У скрыні мы знайшлі (*не што іншае, нішто іншае*), як старое пісьмо, напісане лацінцай. 6. На рыбалцы і на паляванні найперш патрэбна (*не што іншае, нішто іншае*), як вытрымка. 7. Для многіх паэтаў крыніцай тэм і вобразаў стала (*не што іншае, нішто іншае*), як вусная народная творчасць. 8. У гэтай частцы тэатра могуць знаходзіцца толькі супрацоўнікі. (*Не хто іншы, ніхто іншы*) не можа сюды заходзіць. 9. Падтрымаў маю прапанову (*не хто іншы, ніхто іншы*), як Пётр Мікалаевіч. 10. Давядзецца запрашаць сістэмнага адміністратора. (*Не хто іншы, ніхто іншы*) не мае права ўносіць абнаўленні ў праграмнае забеспячэнне.

§ 48. СКЛАНЕНННЕ І ПРАВАПІС НЕКАТОРЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ

Зваротны займеннік *сябе* скланяецца, як *ты*, але не мае формы назоўнага склону. Прааналізуцце:

Н. (хто? што?)	<i>ты</i>	—
Р. (каго? чаго?)	<i>цябе</i>	<i>сябе</i>
Д. (каму? чаму?)	<i>табе</i>	<i>сабе</i>
В. (каго? што?)	<i>цябе</i>	<i>сябе</i>
Т. (кім? чым?)	<i>табой (табою)</i>	<i>сабой (сабою)</i>
М. (аб кім? аб чым?)	<i>(аб) табе</i>	<i>сабе</i>

Пракаменціруйце: *убачыў цябе, аддаў табе, паважаў сябе, даў зарок сабе, расказваць пра сябе (аб сабе).*

Займеннікі *сам (сама, само, самі)* і *сáмы (сáмая, сáмае, сáмая)* маюць адрозненні ва ўсіх склонах.

	Адз.лік.		Мн.лік	Адз.лік		Мн.лік
	м. і н.р.	ж.р.		м. і н.р.	ж.р.	
Н.	<i>сам, само</i>	<i>сама</i>	<i>самі</i>	<i>сáмы,</i> <i>сáмае</i>	<i>сáмая</i>	<i>сáмая</i>
Р.	<i>самога</i>	<i>самой</i>	<i>саміх</i>	<i>сáмага</i>	<i>сáмай</i>	<i>сáмых</i>
Д.	<i>самому</i>	<i>самой</i>	<i>самім</i>	<i>сáмаму</i>	<i>сáмай</i>	<i>сáмым</i>
В.				як Н. або Р.,		
Т.	<i>самім</i>	<i>самой</i>	<i>саміх</i>	<i>сáмым</i>	<i>сáмай</i>	<i>сáмымі</i>
М.	<i>самім</i>	<i>самой</i>	<i>саміх</i>	<i>сáмым</i>	<i>сáмай</i>	<i>сáмых</i>

Патрабуе ўвагі напісанне склонавых форм займеннікаў *яна, свой (сваё, свая)*. Прааналізуцце і запомніце:

Н.	<i>яна</i>	<i>свой, сваё</i>	<i>свая</i>	В.	як Н. або Р.
Р.	<i>яе</i>	<i>свайго</i>	<i>сваёй</i>	Т.	<i>ёй (ёю)</i>
Д.	<i>ёй</i>	<i>свайму</i>	<i>сваёй</i>	М.	<i>ёй</i>

Займеннікі *мой, твой, свой* у форме множнага ліку назоўнага склону маюць канчатак *-е*: *мае гады, твае кнігі, свае рэчы.*

Прааналізуцце, як скланяюцца адносныя і пытальныя займеннікі:

Н.	<i>хто</i>	<i>што</i>	<i>які</i>	<i>чый</i>	<i>каторы</i>	<i>колькі</i>
Р.	<i>каго</i>	<i>чаго</i>	<i>якога</i>	<i>чыйго</i>	<i>каторага</i>	<i>колькі</i>
Д.	<i>каму</i>	<i>чаму</i>	<i>якому</i>	<i>чыйму</i>	<i>катораму</i>	<i>колькім</i>
В.	<i>каго</i>	<i>што</i>		як Н. або Р.		
Т.	<i>кім</i>	<i>чым</i>	<i>якім</i>	<i>чым</i>	<i>каторым</i>	<i>колькімі</i>
М.	<i>(аб) кім</i>	<i>чым</i>	<i>якім</i>	<i>чым</i>	<i>каторым</i>	<i>колькіх</i>

ЗМЕСТ

АД АЎТАРА	3
УВОДЗІНЫ	4
ЛЕКСІКА. СТЫЛІСТЫКА	13
§ 1. Слова як адзінка мовы. Лексічнае і граматычнае значэнне слова	13
§ 2. Дақладнасць ужывання слова. Лексічныя нормы беларускай мовы	15
§ 3. Амонімы	22
§ 4. Сінонімы	24
§ 5. Антонімы	27
§ 6. Устойлівія выразы (фразеалагізмы, перыфразы)	29
§ 7. Функцыянальныя стылі маўлення. Жанры стыляў	34
§ 8. Тэкст. Тыпы маўлення	40
§ 9. Спосабы і сродкі сувязі сказаў у тэксле	44
ФАНЕТЫКА. АРФАЗІЯ. ПРАВАЛІС	52
§ 10. Галосныя і зычныя гукі	52
§ 11. Абазначэнне гукаў на пісьме. Нормы літаратурнага вымаўлення. Адрозненні ў вымаўленні і напісанні	54
§ 12. Склад. Складападзел. Націск	59
§ 13. Некаторыя выпадкі ўжывання вялікай літары	65
§ 14. Правапіс <i>о, э – а (ы)</i>	68
§ 15. Правапіс <i>e, ё – я</i>	70
§ 16. Некаторыя чаргаванні галосных	71
§ 17. Правапіс галосных пасля зацвярдзелых зычных, <i>đ</i> і <i>t</i>	73
§ 18. Правапіс спалучэнняў галосных у словах іншамоўнага паходжання	74
§ 19. Правапіс <i>і – ў, у – ў</i>	75
§ 20. Правапіс прыстаўных галосных і зычных	77
§ 21. Правапіс <i>д – дз, т – ц</i>	78
§ 22. Правапіс падоўжаных зычных	80
§ 23. Некаторыя чаргаванні зычных	81
§ 24. Правапіс мяккага знака і апострафа	83
СКЛАД СЛОВА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ	90
§ 25. Склад слова. Марфемы	90
§ 26. Правапіс некаторых прыставак	94
§ 27. Правапіс <i>ы, і, ў</i> пасля прыставак	96
§ 28. Спосабы ўтварэння слоў	96
§ 29. Правапіс галосных у складаных словах	100
§ 30. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных	101

МАРФАЛОГІЯ І ПРАВАПІС	108
§ 31. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў	108
§ 32. Вызначэнне роду некаторых назоўнікаў	110
§ 33. Лік назоўнікаў	113
§ 34. Складенне назоўнікаў. Асновы назоўнікаў	116
§ 35. Правапіс некаторых канчаткаў назоўнікаў 1-га скленення	117
§ 36. Правапіс канчаткаў назоўнікаў 2-га скленення	118
§ 37. Правапіс канчаткаў назоўнікаў 3-га скленення	123
§ 38. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі	124
§ 39. Правапіс канчаткаў назоўнікаў множнага ліку	125
§ 40. Правапіс некаторых суфіксau назоўнікаў	127
§ 41. Правапіс складаных назоўнікаў	128
§ 42. Ступені параўнання якасных прыметнікаў	132
§ 43. Правапіс склонавых канчаткаў прыметнікаў	134
§ 44. Правапіс некаторых суфіксau прыметнікаў	136
§ 45. Правапіс складаных прыметнікаў	137
§ 46. Ужыванне, склененне і правапіс лічбнікаў	142
§ 47. Ужыванне некаторых займеннікаў	149
§ 48. Складенне і правапіс некаторых займеннікаў	153
§ 49. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў	156
§ 50. Правапіс некаторых суфіксau дзеясловаў	159
§ 51. Утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў	161
§ 52. Ужыванне дзеепрыметнікаў	163
§ 53. Утварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў	165
§ 54. Ужыванне дзеепрыслоўяў	165
§ 55. Ступені параўнання прыслоўяў	172
§ 56. Правапіс прыслоўяў і спалучэнняў слоў, блізкіх да прыслоўяў	174
§ 57. Ужыванне часціц <i>не</i> , <i>ні</i> . Правапіс часціц <i>не</i> , <i>ні</i> з рознымі часцінамі мовы	178
§ 58. Ужыванне і правапіс прынаゾўнікаў	181
СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ	190
§ 59. Словазлучэнне. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні	190
§ 60. Асаблівасці даласавання і юравання ў беларускай мове	191
§ 61. Аднасастаўныя і двухсастаўныя сказы. Тыпы аднасастаўных сказаў	195
§ 62. Каардынацыя выказніка і дзейніка ў ліку і родзе	201
§ 63. Працяжнік паміж дзейнікамі і выказнікам	206
§ 64. Аднародныя члены сказа	208
§ 65. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі	213
§ 66. Знакі прыпынку ў сказах з абагульняльным словам пры аднародных членах	214
§ 67. Адасобленыя азначэнні	216
§ 68. Адасобленыя прыдаткі	219
§ 69. Адасобленыя акаличнасці	224
§ 70. Адасобленыя далаўненні і далучальныя члены сказа	226
§ 71. Удачладнільныя члены сказа	228

§ 72. Знакі прыпынку ў сказе з параўнальным зваротам	230
§ 73. Знакі прыпынку пры зваротку	231
§ 74. Знакі прыпынку ў сказах з пабочнымі словамі, спалученніямі слоў	234
§ 75. Устаўныя канструкцыі	237
§ 76. Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе	246
§ 77. Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе	248
§ 78. Знакі прыпынку ў складаным бяззлучнікам сказе	254
§ 79. Знакі прыпынку ў складаным сказе з рознымі відамі сувязі частак	257
§ 80. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай	262
АДКАЗЫ ДА ПРАКТЫКАВАННЯ І КЛЮЧЫ ДА ТЭСТАЎ	277
ЛІТАРАТУРА	314